

Партыйнае жыццё

Заявы памочнікі партыі

Рашэнні XVIII партыйнага з'езда аб рабоце комсомола і арганізацыянах...

Пасля XVII з'езда ВЛКСМ характар змяніўся ў арганізацыях...

Асноўны характар змяніўся ў арганізацыях...



У гэтай момант баба ідзе падрыхтоўка да...

Байцы і камандзіры раз'ясняюць рашэнні партыі і урада

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

Байцы і камандзіры Чырвонай Арміі з аднадушным адрамантам сестраў...

За высокую якасць савецкіх тавараў!

„Фабрычныя маркі, якія карыстаюцца дрэннай славай“

(Водзкі на матэрыялы „Звязды“)

3 загада Наркамгандлю БССР

Па матэрыялах, апублікаваных у газеце „Звязда“ і „Савецкая Беларусія“ ад 24 чэрвеня г. г. і праверкай, праведзенай Наркамгандлем БССР...

Віцебская швейная фабрыка „Сіяг індустріялізацыі“...

Многа дэфектаў мае прадукцыя швейнай арцелі „Прагрэс“...

У баініках віцебскай абутковай фабрыкі „Прагрэс“...

Маблевыя арцелі „Чырвоны дрэвапрамысловы“...

Гандлюючыя арганізацыі БССР не ўдзяляюць увагі...

У выкананне загада наркома гандлю Саюза ССР тав. Любімава ад 22 чэрвеня 1939 г. аб умацаванні барацьбы за якасць тавараў...

1. Кіраўнікам усіх гандлюючых арганізацый і баз...

2. Кіраўнікам гандлюючых арганізацый і баз у аднаўленні з'яваў Наркамгандлю БССР...

3. На працягу 3-га квартала гэтага года правесці якасць выпускаемых тавараў і паставіць праграму на наступныя прапрымствы...

Па Наркамлегпрому — на трыкатажнай фабрыцы „Чырвоны тэкстыльчык“ (г. Менск) і абутковай фабрыцы „Прагрэс“ (Віцебск).

Па Наркаммаспрому — на заводзе „Чырвоны металіст“ (Барысаў).

Па Наркамлесу — на запалкавай фабрыцы „Везувій“ (Новабеліца).

Па Белкаапрамвету — у арцелях „Днепр“ (Орша), „Чырвоны абутнік“ (Менск), Швейпрому (Бабруйск) і менскай базе Тэкстыльоб'ягу.

5. Матэрыялы правезеных праверак абмеркаваць на сумесных нарадах работнікаў гандлю, прадпрыемстваў і арцелей. На гэтых нарадах завесці ўвагу на якасць выпускаемай прадукцыі і дзейна барацьба за якасць прамысловых тавараў.

Народны камісар гандлю БССР. В. ВАНЕЕУ.

Каробкі... без запалак

Усіх працаў і бригадах новабарысаўскай фабрыкі імені Кірава...

Пісьмы ў рэдакцыю

Месячнік па дарожнаму будаўніцтву сарван

Закончыўся месячнік па будаўніцтву і рамонту мясцовых дарог, абвешчаны Менскім абкомам КП(б)Б і арганітатом Прэзыдыума Вярхоўнага Савета БССР па Менскай вобласці.

Аднак, кіраўнікі Чэрвеньскага раёна не аддалі належнай увагі правядзенню месячніка. План дарожнага будаўніцтва сарван. На 20 чэрвеня раёны план працу на ўзлегу насельніцтва ў дарожным будаўніцтве выкананы толькі на 28,8 проц. а на мясцовых дарогах — на 24,4 проц. Прыблиз выканання плана за другую декаду месячніка склаўся наступны:

Райвыканком самаўхіліўся ад гэтай вельмі важнай справы. Сярод насельніцтва не праводзілася ніякая масава-выхавальная работа. Для аказання дапамогі на месцах у час месячніка РВК вылучыў улічанага, але многі з іх нават не выехалі ў сельветы і калгасы. А РВК і не пачаў праверыць выкананне свайго рашэння.

Многі сельветы і калгасы зараз зусім спынілі пасылку людзей і падвоі на дарожнае будаўніцтва. Да такіх сельветоў адносяцца: Хутарскі, Кліноўскі, Грабенскі, Руднянскі, Горкаўскі і інш.

За з'яваў невыкананне плана абавязана заставіць на дораждзель райдордзел у свой час пачаў у суд на рад апазіцыя. Аднак на судзе тав. Націнкі чамусьлі гэтую справу пакінуў без вынікаў.

Так раёны арганізацыі „дапамагаюць“ у выкананні плана дарожнага будаўніцтва.

ЛУКАШЭВІЧ, в. а. начальніка Чэрвеньскага райдордзела.

Яшчэ раз аб майстры

Майстар павінен з'яўляцца цэнтральнай фігурай на вытворчасці, поўнапраўным гаспадаром на сваім участку.

Аб гэтым вельмі многа гавораць у віцебскай швейнай фабрыцы „Сіяг індустріялізацыі“. Але, на жаль, далей слоў справа не ідзе. Нізкая камандзіры вытворчасці — майстры — скрозь і ўсюды займаюцца не сваёй работай. Многі з іх прыходзіцца пераважную частку работача ліна выконваць абавязкі наладчыкаў, бегача ў калоды за атрыманнем неабходных матэрыялаў. У пэру паліто замест 15 наладчыкаў працуе толькі 7. Гэта не дае магчымасці майстрам скончыць сваю ўвагу на гадоўным — інструктажы работчы, павышэнні якасці выпускаемай прадукцыі.

Дыражныя фабрыкі неабходна разгруціць майстраў ад усіх лабных клопатаў і стварыць ім належныя ўмовы для іх асноўнай работы.

А. Г.

„Праезд забаронен“

Тыя год таму маюць узлоўжы ўсяго Рацінскага завалка (Менск) быў пракадзены драўляны падземны калектар для ачышчэння ронных нечыстых і бруднай вады, сцякаючай з лясных і прамысловых прадпрыемстваў. У першыя дні калектар не стварыў жыхарам ніякіх нягудаў і непрыемнасцей. Аднак так было неўвечна. Драўляныя трубы калектара ў разе месч хутка сапсаваліся і атрыманася глыбокія ямы, залупненыя брудам. Непрыемны пах напачаў паветра. Але замест таго, каб свечасова і капітальна аграмантаваць калектар, горкомтас высвеці на вуліцы спецыяльныя знакі: „Праезд забаронен“. Што і кажаць: „мудрае“ мерапрыемства! Сотні жыхароў Рацінскага завалка больш года не толькі першыя ад смуроднага паху, але і пазбаўлены нават магчымасці прывесці сабе дровы і іншыя неабходныя рэчы.

Ал. МАЛЕВІЧ.

3. СЕГАЛЬЧЫК.

Начальніку аддзела тэхнічнага кантролю завода тав. Інулоўскаму даручана штудыяна правесці інструкцыйную нараду з прыёмчыкамі. Штат бракераў у цэхах значна павялічыўся.

У кожным пэру завезена спецыяльная выліга для ўчыта браку. У не занасіцца прывішчы бракераў і прынятыя да іх меры ўдзялення. Арганізоўвацца вітрына браку.

Бюро партарганізацыі прапанаваў дырэктару завода ў дзейным не прымаць сыравіну нізкай якасці, якая паступае з фанерных заводаў.

М. І. ГАЛЬПЕРЫН, сакратар партбюро менскага завода імені Молатава.

Жыццё Чырвонай Арміі

ТАНКІСТ

— Нікалай Іванавіч, чыя вывадка ў Беларусь, дае вельмі цікавае сведчанне нага Савецкай Арміі.

— Працаваў у танкавым батальёне. Машыны былі перагружаныя бронекапсюльмі.

Будуць танкісты, якія будуць перамацаваць сваю дзяржаву.

Апраў яно цяжка пазнаць. Палітнатурал фігура вайскоўца. На пяцінах знаці адрознення. Ён зараз камандзір экіпажа танка. Толькі на-ранейшаму зьяе ражажары ўсмешка. На груклах яго ваване значок дэпутата Вярхоўнага Савета БССР.

У верасні звалі ў танкавую частку. Далейкі ў танкавай частцы.

У верасні звалі ў танкавую частку. Далейкі ў танкавай частцы.

У верасні звалі ў танкавую частку. Далейкі ў танкавай частцы.

У верасні звалі ў танкавую частку. Далейкі ў танкавай частцы.

У Смалявічах закінulé агітацыйную работу

Нядаўна ў Смалявіцкім раёне парамі сабраць 10-дзённая курсы пазываў агітатараў РК КП(б)Б...

А хто праводзіць работу сярод 6 тысяч насельніцтва, пражываючага ў раённым цэнтры? Хатні гаспадары пасля выбараў ні разу амаль не збіралі, не праводзілі для іх ніводнай лекцыі. А ў часе выбараў працаваў-жа каля 300 агітатараў і прапагандаістаў!

На тэрмазоле імені Орджанікідзе лічыцца 30 агітатараў у сапраўдасці-ж працуюць... тры — тт. Яўнавава, Рут-Юзкі, Каранкевіч. У спіску фігуруюць прывішчы агітатара Копаць, між тым ён даўно ўжо не працуе на заводзе.

Партыйная арганізацыя тэрмазавода імені Орджанікідзе (сакратар тав. Цюфін) дрэнна кіруе агітацыйнай работай. Вось ужо каля 3-х месяцаў, як гэта пытанне ні аднаго разу не абмяркоўваўся на агульнапартыійным сходзе. Кіраўніком агіталежтва на гэтым заводзе РК партыйны тав. Бікіман — дырэктар завода, але тут аб гэтым ніхто нават і не ведае, бо Бікіман ніколі не збіраў агітатараў, не цікавіўся іх работай. Партыйная арганізацыя не дабілася таго, каб агітацыйна-масавая работа садейнічала выкананню вытворчага плана. Між тым, тэрмазавод працуе зусім незадавальняюча. Ён недаўдзі дзяржаве тысячы тон торфу. Тут доўгі час не маглі авесці новую машыну «Скранер» па механічнай збычцы торфу.

Незадавальняюча паставіўся агітацыйна-масавай работы аб'ясняюцца тым, што Смалявіцкі РК КП(б)Б вельмі мала займаўся за апошні час арганізацыяй палітычна-масавай работы сярод працоўных. Апроч таго, агітатараў і агітантэў РК КП(б)Б неўмагчэўна работнікамі. Фактычна працуюць толькі загалчы партыйнага кабінета тав. Івановіч і прапагандаіст тав. Бусеа. Як правіла, агітатараў збіраюць толькі перад якой-небудзь чарговай кампаніяй. Іх не вучаць, не дапамагаюць ім авалоць тэорыі марксізма-ленінізма, не арганізоўваць для іх ні кансультацый, ні лекцыі.

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што ў Смалявіцкім раёне не ўдзяляюць вольназначна значоны агітацыйна-масавай работы, што тут няма сапраўдных большшчых клопатаў аб выхаванні кадры агітатараў.

3. МЯЦЕЦІЦА.

Нарада вывучаючых гісторыю ВКП(б)

МАГІЛЕУ. У Думе партыйнага актыва адбылася нарада самастойна вывучаючых гісторыю ВКП(б). На нарадзе прысутнічала 75 чалавек. Партыйная і неартыйная большшчкі абмяняліся поглядамі на самастойнай работы на авалоўванню большшчызмам.

Аб вопыце правядзення тэарэтычных канферэнцый расказаў інжынер скурзаво-ва імені Сталіна тав. Кацко.

Тав. Максімава (аб'яна) расказала, што ў вывучэнні гісторыі партыі ёй дапамагае чытанне мастацкай літаратуры. За апошні час яна прачытала «Падарожжа за Пенебурга ў Маскву» Рацінскава, «Мані» Горкага, «Пусіму» Новікава і інш.

У спрэчках выступіла 14 чалавек. Выступіўшы прагавілі гарэскаму камітэту партыі, адлець прапаганда і агітацыйна-прапагандаістаў у правядзенні лекцый, кансультацый. (ВІТА).

4м || 64587(088)

НОВЫМІ ПЕРАМОГАМІ СУСТРЭНЕМ З'ЕЗД КАЛГАСНІКАЎ!

Сход калгаснікаў сельскагаспадарчай арцелі імені Дзержынскага, Лагойскага раёна

НОВЫЯ ЛЮДЗІ

(Выступленне сакратара калгаснай партыйнай арганізацыі Іосіфа Іванавіча Вінікоўскага)

— 3 усіх каштоўных капіталаў, якія ёсць у свеце, — сказаў наш любімы правядор таварыш Сталін, — самым каштоўным з'яўляюцца людзі, кадры. На іх прыхілах з жыцця нашага калгаса мы бачым, як за апошнія 10 год у калгаснай вёсцы выраслі новыя, выдатныя людзі.

Як далёка мы пайшлі ўперад! Вырасла тэхніка ў нашым калгасе, выраслі і людзі, удаючыся ёю. За апошнія год у нас падрыхтавана 8 трактарыстаў, 2 машыністы, два шоферы, некалькі камбайнераў і памочнікаў камбайнераў. Гэта людзі, добра ведаючыя сваю справу. Трактарная бригада Нікіфара Мышалова з'яўляецца перадавой. Добра трактарысты Іван Сілаў, Владзімір Вальковіч і іншыя перавыконваюць нормы выработкі.

Асабліва прыемна адзначаць палітычны і культурны рост нашых калгаснікаў. У нас выйшаў газет 60 экзэмпляраў газет і журналаў. З кожным месяцам расце колькасць чытачоў у бібліятэцы. У кватэрах калгаснікаў ёсць радыё.

3 нашага калгаса вышла многа інтэлігентных настаўнікаў, камандзіраў Чырвонай Арміі і т. д. За апошні час 12 чалавек вылучаны на розныя аддзяленні ўчасткі работы ўнутры калгаса і ў раёне. У гэты складанай рабоце па выкарыстанню новых людзей вялікую ролю адыгрывае партыйная арганізацыя. Рамонт партыі і ўрада наша партыйная арганізацыя свечасова даводзіла да нас, мабілізаваў іх на новыя поспехі. Узброеныя гістарычнай паставою партыі і ўрада «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання», мы змагаемся за далейшае ўмацаванне нашага калгаса.

Перадвыя людзі вёскі ўступілі ў радыё ВКП(б). Зусім новай у нашым калгасе было толькі два члены партыі. Зараз у нас 9 камуністаў. Наталі заявілі аб прыёме ў радыё ВКП(б) 4 чалавекі. Сярод уступіўшых у кандыдаты партыі ініцыятар стэханаўскага руху ў нашым калгасе Рыгор Сіноковіч, стэханавец Міхай Ганючкі, які правёў вялікую работу па арганізацыі і пратручванню насення. Добра працуе камітэт партыі Елісей Маршалюк. Гэтыя факты гавораць аб авангарднай ролі камуніста ў калгасе.

Комсомольская арганізацыя з'яўляецца нашым баявым памочнікам. У апошні час лепшыя комсомольцы вылучаны на аўтаномныя ўчасткі работы. Нікіта Кузілін працуе старшым конюхам, Федар Курленка — званым маладзёжна-комсомольскага звяна і т. д.

Таварышы! Наш сённяшні сход прысвечаны пытання падрыхтоўкі да з'езда калгаснікаў. XVIII з'езд партыі паставіў перад намі баявыя задачы па ўдзельным ураджайнасці нашых палёў і росту жыллагаўлі, па далейшым ўмацаванні калгасаў. Неўзабаве была выдана пастава ЦК ВКП(б) і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Гэтая пастава накіравана на далейшы ўдзельны ўраджайнасці калгасаў.

ЖАНЧЫНА У КАЛГАСЕ — ВЯЛІКАЯ СІЛА

(Выступленне загадчыка МТФ Таццяны Філіпавы Філіпавой)

На першым усеагульным з'ездзе калгаснікаў-уаўраўнаў таварыш Сталін сказаў, што жанчына ў калгасе — вялікая сіла. Гэта сапраўды так. Наглядзіце колькі ў нас у калгасе выраста выдатных жанчын! На нашай малочна-тварынай ферме працуе 6 жанчын. На даручэнні нам участку мы працуем добраўмыслена і апраўдваем давер калгаснікаў. Мы даўно выканалі гадовы план мясанаставак, перавыканалі план укамплектавання фермы і да 15 ліпеня выканаем план малакопаставак.

Лепшыя нашы дзяркі Аня Рапкевіч і Марыя Каспировіч вырастаюцца вялікай навагай калгаснікаў. Яны прыкладноў ўсе сілы, каб зрабіць калгасную жыллагаўлі высокапрадуктыўнай.

Выхтуюцца да з'езда калгаснікаў, мы пастараемся забяспечыць нашай жылгаўлі цёплую і сытую зімоўку. (Апладысменты).



30 чэрвеня ў калгасе імені Дзержынскага, Лагойскага раёна, адбыўся агульны сход прысвечаны падрыхтоўцы да трэцяга з'езда калгаснікаў. НА ЗДЫМКУ: на сходзе калгаснікаў. Выступіла а дэклідам старшыня калгаса тав. А. І. Фурс.

Багатым сталінскім ураджам шумяць пладародныя палі калгаса імені Дзержынскага. Далёка навокал хвалюцца базмежне мора хлябоў. Высокае, густое жыта наліваецца буйным зярном.

— Яшчэ ніколі не было на нашай зямлі такога багатага ўраджаю, — радасна ўсімліваецца, гаворыць бригадзір Іван Камандзіраў.

Высокая фігура бригадзіра хаваецца ў жытце, калосіцы высіпаюць над ім. Духотравае жыта! Прямей гледзець, як да самага гарызонта хвалямі пераліваецца яно.

Целы, ласкавы вепорк даносіць песні дзятчат: «У полі жыта калосіца, Хутка будзем яго жаць. Мілы сядзе на машыну, А мы — снопікі вязаць».

Потым песня расказвае пра кучаравы, разліўшыся блакітным возерам лён. І сапраўды, лён, у метр вышыню, проста захаліце. Штогзенна на ільняныя палі прыходзіць званым Пятла Кавалёва і Спе-

фанія Стасілевіч і падоўгу любуюцца пладамі сваёй работы.

Тут, у жываным месцы, каля квіцеючых палёў, размяшціўся прыгожы паслак калгаса. Ён стаіць у зямлян даліне, сярод кудравых пералескаў. Стройныя, прасторныя дамы, дабротны гаспадарчыя набудовы, буднікі школы, дзяліў, клуба, сельмага надыць пасёлку прыемны выгляд. Уздоўж вуліцы працягнуты электрычныя і тэлефонныя праводы. Па брукаванай грайем вуліцы час-а-часу імчацца аўтамашыны, веласіпеды.

У калгасе зараз гарачая пара. На сенажалях да заходу сонца чуець зван кос. У майстэрнях заканчваецца рамонт уборачных машын. Калгаснікі рыхтуюцца ўбраць у самяя сцёплыя тэрмыны багаты ўраджай. Усім хваляе зараз адна думка, адно жаданне — узорна скончыць сельскагаспадарчы год, дзесяты год ішчаслівага, зможнага калгаснага жыцця, каб з новымі перамогамі сустраць надыходзячы з'езд калгаснікаў.

Абмеркаваць пытанне, як лепш падрыхтавацца да з'езда калгаснікаў 30 чэрвеня пасля работы сабралася больш 250 членаў сельскагаспадарчай арцелі імені Дзержынскага. У калгасны сівер, дзе адбыўся сход, прыйшлі пагэтомому апрагнуты юнакі і дзятчаты, нажыты калгаснікі. Пакуль пачаўся сход, групы калгаснікаў слухалі патэфон, ігралі ў дамино, чыталі газеткі. На валебольнай пляцоўцы фізкультурнікі гораць аспірэвалі прышчэпта.

Неўзабаве за накрытым чырвоным абрусам сталом прызідума паявіўся старшыня калгаса Афанасій Іванавіч Фурс. Ён запрашае ўсіх садзіцца. Валок стала шіка. Толькі дзятчэу даносіцца гукі радзё.

Выбраецца прызідум. Старшыня схода, сакратар прырочнай партарганізацыі Іосіф Іванавіч Вінікоўскі аб'яўляе парадак дня. Сход прысвечаны падрыхтоўцы да надыходзячага з'езда калгаснікаў. Парадак дня запражэна аглядана. Слова для дакліда атрымлівае старшыня калгаса А. І. Фурс.

Ніжэй мы друкуем даклід і выступленні калгаснікаў на сходзе сельскагаспадарчай арцелі імені Дзержынскага, Лагойскага раёна.

НАШ КАЛГАС ЗА ДЗЕСЯЦЬ ГОД

(3 дакліда старшыні калгаса Афанасія Іванавіча Фуры)

Таварышы! Наш сённяшні сход прысвечаны пытання падрыхтоўкі да з'езда калгаснікаў. XVIII з'езд партыі паставіў перад намі баявыя задачы па ўдзельным ураджайнасці нашых палёў і росту жыллагаўлі, па далейшым ўмацаванні калгасаў. Неўзабаве была выдана пастава ЦК ВКП(б) і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Гэтая пастава накіравана на далейшы ўдзельны ўраджайнасці калгасаў.

На гэтыя клопаты нам трэба зараз аказаць узорнай падрыхтоўкай і арганізаваным правядзеннем ўборкі ўраджаю, каб новыя бліскучыя перамогамі сустраць з'езд калгаснікаў. Гэты з'езд гістарычны. Ён супадае з 10-годдзем мавага калгаснага руху. Гэта — вялікае свята, свята бліскучай перамогі сталінскага плана калектывізацыі многамільённых рабробленых сялянскіх гаспадарак.

У ліпені 1929 года на былых кулацкіх зямлях быў арганізаван наш калгас. У калгасе было толькі 29 сям'яў. У пачатку арганізацыі калгаса было вельмі цяжка. Трэба працу сказаць, што не ўсе верылі, што мы дасягнем такіх вялікіх поспехаў, якія маем сёння. Кулацкае ахвасце дота не супакойвалася і прававала рознымі шляхамі падарваць нашу маладую арыстэлю гаспадарку. Як вам вядома, даждзіла і да шкіднічкіх актў: арганізавал падзеж жытцёлы, псаванне ўраджаю і т. д.

Пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі калгаснікі вялі ўпорную барацьбу за ўмацаванне ірпелі. Совешкая ўлада перадала калгасу навечна зямлю. Радасна зараз азірнуцца на прайдзены шлях і бачыць нашы поспехі. Наш калгас аднае зараз 104 см², і ўсім ім забяспечана багатае, кумулярнае жыццё.

У 1934 годзе, пры дапамозе совешкай ўлады, якая тала нам фронты, мы пачалі будаваць свой новы, калгасны паслак. І вось глядзіце — на тым месцы, дзе былі кулацкія хутары, выраслі чатыры вуліцы нашага пасёлка, набудавана каля 40 зрём новых прасторных дамоў. Калгаснікі жыюць у светлых кватэрах, абстаўленых мэбляю, радыёапаратамі і электрыфіцыраваных.

Выключна выраста наша арцельная гаспадарка. За гэты час у нас набудаваны 2 новымі сіварынікі, сівары на 2.000 лямітэраў збожжа, два вялікія снотныя двары, тры буравыя калодзежы; у нас ёсць 2 аўтамашыны, рухавік. Мы набудавалі школу, дзіцячы асі. Дом саюккультуры, хату-лабараторыю, разліў сівер, абстаўлявалі фізкультурны гарадок. Многія нашы калгаснікі маюць веласіпеды і швейныя машыны.

Жожны з нас бачым, як быстра расце калгаснае багачце. Багаты ўраджай, які ёсць на палях, напаяныя новай расадзю сноры калгаснікаў, ён дае магчымасць намнога павысіць вагу прапады калгаснікаў.

Для гэтага нам трэба ўзорна падрыхтавацца і правесці ў самяя сцёплы тэрмыны ўборку ўраджаю. На складзенаму плане мы намерні ўборку азімых правесіць за 6 дзён, ўборку яравых збожжаў — за 7 дзён.

Рост зможнасці калгаснікаў залежыць ад чэснай работы ўсіх нас. У нас ёсць тавія стэханўшчы, як Іван Хамянок, які ў мінулым годзе на палых работах выпрацаваў больш 500 прападзён, Сцяпан Мароз, Спспанія Стасілевіч, Наталія Кавалёва і многія іншыя. Усяго ў нас ёсць каля 60 калгаснікаў, якія сістэматычна выконваюць нормы выработкі на 150—200 прападзён. Сваёй стэханўскай працай яны паказваюць, як трэба змагацца за далейшае ўмацаванне калгаса. Але сярод нас ёсць яшчэ і тамя калгаснікі (прадла, іх у нас не вельмі многа), якія прымаюць хвацца за снотны чэсны членства ў калгасе. Наша задача — палічыць іх, прымушыць добраўмыслена працаваць.

Рыхтуюцца да з'езда калгаснікаў, мы павінны з поспехам скончыць сельскагаспадарчы год і закладзі моцны фундамент для заваявання яшчэ больш высокага ўраджаю ў 1940 годзе. Пастаханаўску працуемы на палях, мы ніколі не навіны забываць, што жызем на траціны, што ў любы момант, разам з нашай стаўнай Чырвонай Арміяй навіны быць гатовымі да абароны нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Ніхай жыць лепшы луг калгаснага сялянства любімы Сталін! (Бурныя апладысменты).

РАСЦЕ ўРАДЖАЙНАСЦЬ КАЛГАСНЫХ ПАЛЁЎ

(Выступленне агранома калгаса Максіма Леонавіча Якубовіча)

Таварышы калгаснікі! XVIII з'езд партыі большавіцкай паставіў перад сацыялістычнай сельскай гаспадаркай вельмі важныя задачы. У закладзе нашага дарогага правядора таварыша Сталіна і дарогаго Савенкага ўрада тав. Молатава, а тавасама і ў прамовах тав. Андрэява на гэтым гістарычным з'ездзе ўказаны канкрэтныя шляхі для далейшага ўдзельна сельскай гаспадаркі, для павышэння ўраджайнасці калгасных палёў і павышэння прадуктыўнасці жыллагаўлі. Таварыш Сталін заклікаў нас змагацца за штогоднае атрыманне 8 мільярдаў лукоў хляба.

Ік-жа мы ў нашым калгасе змагаемся за ажыццяўленне гэтых задач? За 10 год існавання нашага калгаса ўмацаваліся і вырасла яго гаспадарка. Калгаснікі жыюць зможна і культурна. Калгасная зямля з кожным годам прыносіць усё больш і больш багаты ўраджай.

У нашай краіне пераважна сельскагаспадарчая навука псена звязана з практыкай сельскай гаспадаркі. Нашы калгаснікі з вельмірай увагай сонць за работай буйных вучоных сноту, наватраў сельскагаспадарчай навукі — акадэмікаў Вілякса і Яценска, Пішна, Дзержавіна, прыслухоўваюцца да іх голасу.

Наш калгас імені Дзержынскага, уключыўшыся ў сацыялістычнае спабодніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пятгоцікі, праабраў вялікую работу па атрыманню высокага ўраджаю. На палых шырока былі прыменены наівейшыя агратэхнічныя мерапрыемствы. Азімае жыта і шпанія ў гэтым годзе былі праправаваны і пакоўмлены, увосень былі пасены на добра ўношенай і аправаванай глебе. У рэзультате чакаецца ўраджай у 13—15 цэнт пераць з гектара, а пасеныны частак звяна Федара Марынава дасць, на маіх наліках, не менш 17—19 цэнтэраў з гектара зярна першай выпрадукцыі.

Добра праправаў нашы чытаводчыя званні Федара Курленкі і Наталія Кавалёвай. Іны на сваіх участках прымаюць усё комплекс агратэхнічныя ўмяшчэння, паглядка, падзяка ільнянага (шпаніама). У рэзультате лён вырабае на славу. Калгаснікі гавораць, што такога ільня тут ніколі не было. Наш залтае з'яўляецца пасепаветчым. Дзяржава ўкліда на нас пачотную задачу: снабжаць насенныя ўчасткі калгасаў адборным насеннем лепшых сартоў. Гэтую задачу мы выканаем. На пасевах зэрнавых культур мы прымаюць перадавую агратэхніку, і гэта тала ўжо сваё добрае рэзультаты. У нас расце добра і выдатны ўраджай хлябоў. Званні Гаўрылы Якевіча і Антона Рапкевіча і інш. Практыка гэтага года паказала вельміраю перавагу знешняй фармы арганізацыі працы.

Вялікую цікавасць працяўляюць калгаснікі да вывучэння агранамічнай навукі. Ужо прайшлі тры часы, казі сяжаць не верылі ў карыснае зрэзанне мінеральных ўгнаенняў, рыкавой слубы і іншых агратэхнічных сноту. У нас часта можна сустраць групу калгаснікаў, які гутарыць аб ўраджай. Аі іх можна пачуць такіх словы, як падырма, снечасфасат, перакрыжыная сяўба, выпрадукцыя, зліта і інш. Гэтых слоў нельга было чуць раней.

Таварышы, хутка ў Маскве адрыем па Усеагульны з'езд калгаснікаў. Вялікі Сталін збрэ лепшых прадстаўнікоў калгаснага сялянства, каб абмеркаваць, што неабходна зрабіць для яшчэ большага ўмацавання калгасаў. Гэты гістарычны зьезд мы павінны дасойна сусупрыць. Неабходна па-баламу правесці ўборку багатага ўраджаю. Уборку усё без страт, не дапускаючы змешання сартоў, катэгорый і выпрадукцыі. Да дня акрачкі з'езда калгаснікаў азідзім першым класам усё зярно Дзяржсэрфонду.

У азнаменаванне з'езда калгаснікаў я, як аграном, вылучаны совешкай ўладаю, абавязваюся азідзіць усё атрыманнае мною велькі вам, калгаснікі, каб агульнямі сіламі дабіцца яшчэ больш высокага ўраджаю. Прыкладу ўсе намаганні, каб захавань у сартавой чыстаце ўсё зярно ўраджай зярна, каб ўзорна падрыхтавацца да сельскагаспадарчага 1940 года. (Апладысменты).

ПРАЦУЕМ НА СЯБЕ

(Выступленне калгаснага варты Ігната Аімавіча Халепавы)

Таварышы, сярод вас, я, бадай, самы рэйшы. Мне хочацца расказаць, як я пры крывавым Нікалаі і ўсёй яго кампаі як жыў зараз у калгасе. Жыў я колісі як у пёмнай камеры, нічога не чуў і нічога не бачыў. Быў у мяне гектар зямлі, але і той не мой. Ёў я хляб з мякінай, але і таго не хапала. А аб сале я і паніаіа ніякага не меў. Кароў многа было памешчыкаў ды кулакоў, але гэта ўсе блікі «то чужыя, то не нашы».

А зараз, таварышы, усё наша, разумееце усё наша! І толькі таму, што гэта нашы, што мы на сябе працуем, у нас усё ўстае.

Я працую вартыніком на ферме. Дасваіх абавязкаў адношуся добраўмыслена. Мне радасна жыць і радасна працаваць.

Зараз мы павінны працаваць яшчэ лепш, каб заваяваць права паслаць сваёго дэлегата на калгасны з'езд. Ніхай там на дэлегата расказа таварышу Сталіну і таварышу Бараўцылаву, як мы жылі, працуем, як адоўваем нашы чырвоныя граціцы.

А я зараз ад імені ўсіх калгаснікаў заўважу, што ежалі басурмані-фашысты па снотуць сваё сівое рыла ў нашы совешкія агароды, дык мы гэта рыла так завернем, што яны і ног не ўнісцупя. (Апладысменты).

НАВУЧУ ДЗЯУЧАТ УПРАЎЛЯЦЬ ТРАКТАРАМ

(Выступленне бригадзіра трактарнае бригады Косяніна МТС Нікіфара Міхайлавіча Мышалова)

Як вам вядома, мая трактарная бригада працуе на палях нашага калгаса сядняга калгаса імені Молатава. Да бригады падрыхтавалася. Добра аправаван і абкатам камбайн «Бомунар».

Вінен уборку у нашым калгасе 125 траў збожжа. Камбайнер Дзімітры Р. неў агедаць участкі і прыняў іх па ад праўлення калгаса. Для сноткі з з'езд камбайна падрыхтавана памянка.

Я ўпэўнен, таварышы, што, рыхтуючыся да з'езда калгаснікаў, мы, трактарысты, камбайнеры, ільняцерабніччыкі, і зям з усімі калгаснікамі ўзорна ўборам гаты ўраджай, каб ні адно зярно не тупіла міма калгаснага расека.

Кіруючы бригадай, я абавязваюся ільня адрэчыць з'езда падрыхтаваць трактарыстамі без адрыву ад калгаснай вытворчасці 7 нашых дзятчат. У нас рэгулярна адбываюцца заняткі. Да вывучэння трактара такіх дзятчат, як Галыка Ліс, Паўліна Буйніцкая, Мана Хамянок, Ніна Сінокевіч і іншыя, працяўляюць вялікую цікавасць. Іны рыхтуюцца ўлішча ў шматую сноту інтэлігентны калгаснай рсепаспяхова авалюваюць складанай тэхніка.

З РЭЗАЛЮЦЫІ АГУЛЬНАГА СХОДУ

Агульны сход членаў сельскагаспадарчай арцелі імені Дзержынскага, Лагойскага раёна, з вялікай радасцю вітае ішчэне партыі і ўрада ад склікання з'езда калгаснікаў.

Мы, члены сельскагаспадарчай арцелі імені Дзержынскага, абавязваюся сустраць з'езд калгаснікаў новымі поспехамі на ўмацаванні калгаснага ладу, баявома выканаем залачы, паставі перад намі XVIII з'ездом ВКП(б) і МСМ Пленумам ЦК ВКП(б), выканаем станово партыі і ўрада «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання».

З'езд калгаснікаў мы абавязваемся сустраць узорным завяршэннем бігучага сельскагаспадарчага года.

К 10 ліпеня поўнасцю закончым перыхтоўку да ўборкі ўраджаю, да 20 ліпеня закончым ўборку сенажаці і снотных траў. Правядзем сартавую прапору ўсіх сартавых пасеваў з разлікам, к пасевы другой і трэцяй катэгорыі перрссці ў першую.

Уборку каласавых абавязваемся ішчэшы ўзорна за 11 дзён. Адначасова чым вышэйшым абавязкам дарава нова выканаць план паставак дзяржа Сартарова насенне зладзім Дзяржсэрфонду да 20 кастрычніка.

Завязем права ўдзелу ва Усеагульным сельскагаспадарчым выступіні ў 1940 дзе.



Багатым ураджам шумяць пладародныя палі калгаса імені Дзержынскага. Жыта вырастае вышэй дукаў жэстраў. НА ЗДЫМКУ: старшыня калгаса А. І. Фурс, бригадзір І. Е. Камандзіраў і сакратар прырочнай партарганізацыі І. І. Вінікоўскі любуюцца багатым ураджам. Фото Я. Салавейчыка.



Прыемна ў свабодны ад работы час пакатанна на снотх веласіпед на забрукаванай грайем калгаснай вуліцы. НА ЗДЫМКУ: Н. М. Мышалова (бригадзір трактарнай бригады) і яго жошка Елена Паўлавіна і калгаснік Д. Д. Камандзіраў на прагулку. Фото Я. Салавейчыка.



Званым на ільню Н. С. Кавалёва і С. І. Стасілевіч саборнічаюць паміж сабой за заваяванне высокага ўраджаю ільня. Іны часта выходзіць радам на поле, каб паглядзець пладам сваёй працы. НА ЗДЫМКУ: званым на ільняны пол, звані наірава — Н. С. Кавалёва (велькіца), званым на ільню — А. Буйніцкая, С. І. Стасілевіч, У. Ф. Влодзіслава (сакратар Лагойскага РК КіОБ) і калгасніца Ш. С. Яценкіч. Фото Я. Салавейчыка.



Шчасліва і радасна жыюць дзеці калгаснікаў. Зараз у часе школьных канікулаў дзятчэу ў калгасе арганізаваны літэратурныя і аікі адначасова 40 дзён. НА ЗДЫМКУ: літэратурнае Ніна Сінокевіч (у цэнтры групы дзятчэу). Фото Я. Салавейчыка.

225 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ К. В. ГЛЮКА

ВЯЛІКІ РЭФАРМАТАР ОПЕРЫ

Сёння спаўняецца 225 год з дня нараджэння вялікага рэфарматара опернага мастацтва, геніяльнага кампазітара Крыстафера Вібальда Глюка. З ранняга дзяцінства ён паказаў выдатны музычны талент...



Абсер прывядзеныя зямель, якія знаходзіліся ў асабістым карыстанні калгаснікаў сельгасарні «Поліар», Гомельскага раёна. На здымку: старшыня колгасу, асабісты сельгасарні Гомельскага раёна Е. Е. Коваль (справа) і калгасны мершчы Г. Ф. Кузавоў за працай. Фото А. Р. Шаўчыка (фотарэдакцыя БЭЛТА).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У Паўднёвым Кітаі На фронце Паўднёвага Кітая кітайскія войскі за апошнія 3 дні павялічылі наступленне. Кітайскія часткі, размешчаныя на поўнач ад Кантона, працягваюць на поўдзень уздоўж Кантон-Ханькоўскага чыгуны. Паводле паведамленняў з фронту, авангардныя часткі наступваючых кітайскіх войск дасягнулі пункта, размешчанага ў 18-ці кіламетрах ад Кантона. На пачатку ад Кантона кітайскія войскі выбілі чыгуначны пункт і знаходзяцца ад Кантона на адлегласці 30 кіламетраў. Атакаваная на ўсход ад Кантона частка кітайскіх войск акружылі японскі гарнізон у Чэньцзэ. У гэтым раёне ідуць упорныя боі.

АНГЛА-ПОЛЬСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 30 чэрвеня. (ТАСС). Дыпламатычны карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што знаходзячыся зараз у Лондане польскія мідзі настайваюць на хутэйшым заключэнні англа-польскага пагаднення аб эканамічнай і фінансавай дапамозе Польшчы. Карэспандэнт адзначае, што ўрады Цэнтральнай і Усходняй Еўропы з нецярплівасцю чакаюць вынікаў лонданскіх перагавораў. У англійскіх афіцыйных колах выражаюць надзею, што пагадненне будзе заключана «у вельмі недалёкім будучым».

СТРАТЫ ЯПОНСКОЙ АВІАЦЫІ ў КІТАІ

ЛОНДАН, 1 ліпеня. (ТАСС). У камюніке, апублікаваным 30 чэрвеня штабам паветраных сіл Кітая, указваецца, што за першыя шість месяцаў гэтага года былі збыты 66 японскіх самалётаў, у ліку якіх 29 цяжкіх і 5 лёгкіх бамбардзіроўшчыц.

ФРАНКА-ТУРЭЦКАЕ ПАГАДНЕННЕ АБ ХАТАІ

АНКАРА, 1 ліпеня. (ТАСС). Як паведамляе Анаталійскае агенства, турэцкі парламент аднаголасна алобрыў праект закона аб ратыфікацыі франка-турэцкага пагаднення з паводу ўрэгулявання тэрытарыяльных пытанняў паміж Турцыяй і Сірыяй і залучэння Санджакка Александрэты (Хатай) к Турцыі.

ЯПОНИЯ ДЫКТУЕ СВАЕ ўМОВЫ АНГЛІ

ТОБЮ, 1 ліпеня. (ТАСС). Прадстаўчыя англа-японскія перагаворы працягваюць прыцягваць увагу японскай прэсы, прычым ужо зараз апошняя дыктую Англій ўмовы, на аснове якіх павінны будзе весціся перагаворы. Як ужо раней паведамляліся, японскія ўмовы ўключалі пільны патрабаванні па тэрытарыяльным пытанню, з якімі Англія павінна па справядлівых японскіх газет, публічна тэліграфічна. Апроч таго перагаворы павінны ўключыць усе комплексныя ўзаемнасныя пытанні паміж Англіяй і Японіяй на Далёкім Усходзе. Японскі друк настайвае на тым, што Англія павінна прызнаць «новую абстаноўку ў Азіі», якая складалася пасля двух год вайны.

Польска-літоўскія эканамічныя адносіны

ВАРШАВА, 1 ліпеня. (ТАСС). Вышэйрады эканамічнага дэпартамента польскага міністэрства замежных спраў Любашэўскі выехаў у Каўнас, каб азнаёміцца з ходам рэалізацыі польска-літоўскага дагавора і пачаць перагаворы з літоўскім урадам.

Канцэнтрацыя германскіх войск на заходняй граніцы

ЛОНДАН, 30 чэрвеня. (ТАСС). Карэспандэнт газеты «Ньюс кронікл» у Мені паведамляе, што канцэнтрацыя германскіх войскаў на заходняй граніцы Германіі і Францыі пачынае набываць характар пераходнага пераходу. У ноч на 29 чэрвеня ў Данцыгу перавезены з Мемеля адборны атрад танкавага атрада. Атрад раскватэраваны ў данцыгскім «Палацы спорту». Чакаецца прыбыццё ў Данцыг з Германіі новых ваенных атрадаў, для якіх будуць збудаваны на паўднёвай граніцы Данцыга.

Франка-японскі гандлёвы дагавор

ПАРЫЖ, 30 чэрвеня. (ТАСС). Французскія газеты «Тан» і «Шіс парыз» паведамляюць, што нямецкім палітыкам франка-японскага гандлёвага дагавора, які прадугледжвае павелічэнне французскіх паставак у Японію. Дагавор аб'явілі ўжываць на аснове гэтага. Экспарт французскіх тавараў у Японію павялічыцца з 39 млн. да 50 млн. іен. Доля самой Францыі (метранопі) і паставак у Японію, раней значна зніжаныя, пярэзнаў узрастае да 20 млн. іен.

НАПРУЖАНАЕ СТАНОВІШЧА ў ДАНЦЫГУ

ПАРЫЖ, 1 ліпеня. (ТАСС). Учараннія выданні газеты «Се суар» адзначаюць, што некалькі сот салдат германскіх танкавых атрадаў, прыбыўшы ў Данцыг за апошнія два дні з Усходняй Прусіі, размешчаны ў некалькіх пунктах горада. У ноч на 29 чэрвеня ў Данцыгу перавезены з Мемеля адборны атрад танкавага атрада. Атрад раскватэраваны ў данцыгскім «Палацы спорту». Чакаецца прыбыццё ў Данцыг з Германіі новых ваенных атрадаў, для якіх будуць збудаваны на паўднёвай граніцы Данцыга.

ЗА РУБЯЖОМ

Італьянскі ўрад апублікаваў дэкрэт аб абмежаванні карыстання жалеза ў хатняй гаспадарцы і быту. Лісабонскія палітычныя гандлявае пагадненне паміж Германіяй і Партугаліяй. Пагадненне датычыцца гандлявага абмену Партугаліяй з так званым «практэратам Вагенія і Маравія».

АБ ПЛАНЕ ДАЛУЧЭННЯ ДАНЦЫГА ДА ГЕРМАНІ

ЛОНДАН, 1 ліпеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтэр, у Лондане і Парыжы ўрады пачынаюць шукаць, што бліжэйшы час у Данцыгу аб'явіцца наступленне за далучэнне да Германіі. Наступленне, як паведамляюць, будзе аб'яўлена такім чынам, што Польшча будзе вымушана пачаць неабходныя дзеянні і тым самым будзе прадэманстравана роля агрэсара супраць Данцыга, Мярку-

НА УСЕСАЮЗНУЮ АЛІМПІАДУ ў МАСКВУ

150 летніх любімоў мастацкай самалейнасі сістэмы пражмакапернай БССР выехалі 1 ліпеня ў Маскву для ўдзелу ў другой усеаюзнай алімпіядзе мастацкай самалейнасі прамысловай кааперацыі. У складзе зводнага калектыва — спевакі, таньоры, музыканты — члены прамысловых арцелей Гомеля, Менска, Смалявіч і інш.

Новыя кадры савецкіх спецыялістаў

Выпуск Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У Беларускай дзяржаўнай ўніверсітэце адбыўся чарговы выпуск 235 гісторыкаў, географіў, біялагаў, хімікаў, фізікаў і матэматыкаў. У ліку атрыманых дыпламаў з адзнакай — былы рабочы-электрамундаль тав. Шульман, чыгуначны тав. Фамін і інш.

Калгаснікі-донары

ЛІТВА. У масовай большыня праводзіцца вельмі каштоўная работа па прымяненню ў лячэбнай практыцы металу пералізнай крыві. Энтузіястам гэтай справы ўлічаныя малады ўрач-хірург тав. С. Н. Саламаха. У мінулым годзе тав. Саламахам было зроблена 37 пераліваў крыві ў гэтым годзе — 17. Урач-энтузіст здолеў аб'яднаць пры большыню групу донараў, якія разумеюць усю выключную важнасць пералівання крыві і не ў шкodu сваёму здароўю аддаюць сваю кроў для лячэння небяспечна хворых.

ЗАВОДЫ БЕЛТОРФА ЗА 30 ЧЭРВЕНЯ

Table with 3 columns: Product Name, Planned Output, Actual Output. Rows include items like 'Асінтоф', 'Чырвоны сцяг', 'Ім. Орданікідзе', etc.

АКАДЭМІЯ НАВУК БССР аб'яўляе НАБОР

У ВУЗАўСКУЮ АСПІРАНТУРУ НА 1939/40 ВУЧЭБНЫ ГОД. НАБОР ПРАВОДЗІЦА ПА НАСТУПНЫХ ІНСТЫТУТАХ: літаратуры і мовы, гісторыі, тэорыі, фізікі, геалогіі і сел. сельскай гаспадарцы.

АД УПРАВЛЕННЯ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР

Згодна праві абавязковага аднагодовага страхавання, зацверджаных СНК СССР 28 мая 1933 г.

ПАДЛЯГОЎ АБАВЯЗКОВАМУ СТРАХАВАННЮ

ў гарадах, гарадскіх і рабочых пасёлках і ў сельскіх мясцовасцях БССР жылыя будынкі і гаспадарчыя пабудовы, належаць грамадзянам на правах асабістай уласнасці.

Інстытут павышэння кваліфікацыі кадраў народнай асветы БССР

АБ'ЯЎЛЯЕ НАБОР НА ЗАВОНЧЫЯ АДЦЯЛЭНЫ НАСТУПНЫХ ПЕДУЧЫЛІЦ: 1. Біясеа, 2. Гомельскае, 3. Ігуменскае, 4. Магілёўскае, 5. Менскаўскае, 6. Мазырскае, 7. Мінскае, 8. Барысавскае, 9. Аршанскае, 10. Полацкае, 11. Рачынскае, 12. Рагачоўскае, 13. Слуцкае, 14. Магілёўскае, 15. Дашкоўскае, 16. Пінскае.

ВЕЛІКІ ЗААТХНІЧНЫ ТЭХНІКУМ

АБ'ЯЎЛЯЕ НАБОР НА І КУРС НА 1939-1940 ВУЧЭБНЫ ГОД. Тэхнікум знаходзіцца ў вёсцы Наркэмзева БССР, агульнае сярэдняе вышэйшае ўзровень спецыяльнага падрыхтоўчым спецыяльнаму курсу.

Гаспадарскія Дзяржаўнага тэатра імені Ленінскага савета. (Паміж Дзярж. і ўрацка тэатра БССР) 2 ліпеня «ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА» Пачатак у 8 г.

Кіноапарат «ПАРЫЖСКАЯ КОМУНА» (Путына, 64) ЭСКАДРЫЛІЯ № 5. Кіноапарат «СПАРТАК» ДЗЯРЖАНА СІЯНАШЦА НА СПАТКАННЕ. СМАЛЯНСКІ СЕЛЬСКОГАСПАДАРЧЫ ТЭХНІКУМ НАСЕННАВОДСТВА АБ'ЯЎЛЯЕ НАБОР НА І КУРС 1939-40 ВУЧЭБНАГО ГОДА.

ПАСУДА ПРЫМАШЦА ТОЛЬКІ МЫТАЯ І ЧЫСТАЯ. Пры неабрунтаваных адказах ад прыбыў рэспубліканскіх пасуды аднаго разу, паведамляюць у абласное Агентаўства па адрасу: г. Менск, вул. Гомэцкага, 1.

НАРКОМЗДРАВ СССР СОЮЗХИМФАРМТОР Я ПРИНИМАЛ Витаминный Витаминный содержит витамин Д и является лучшим средством для лечения и предупреждения РАХИТА ПРОДАЖА ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИЕННЫ